

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Шаноўныя калегі!

У 2015 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі
рыхтуе да выдання **13 выпуск** зборніка
«**АРХІВАРЫУС**»

Публікацыі прымаюцца па наступных раздзелах:

- I. Архівазнаўства.
- II. Публікацыі і археаграфічная апрацоўка архіўных дакументаў.
- III. Крыніцазнаўства.
- IV. Гісторыя
- V. Рэгіянальная гісторыя і мікрагісторыя.
- VI. Генеалогія і геральдыка.
- VII. Навукова-даведачны апарат, забеспячэнне захаванасці і ўліку архіўных дакументаў.
- VIII. Постаці архівістаў.
- IX. Хроніка і бібліяграфія.

Тэрміны здачы артыкулаў да **30 чэрвеня 2015 г.**,
якія просьба дасылаць альбо прыносіць па адрасу:
220002, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 55, каб. 30,
Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, тэл. 392-64-58, archivaryus@niab.by

Паграбаванні:

Аб'ём артыкула не павінен перавышаць больш за 20 тыс. знакаў, аб'ём публікацыі дакументальных крыніц – 40 тыс. знакаў.

Шрыфт Times New Roman, кегль 14 пунктаў, праз 1,5 інтэрвала, палі верхняе і ніжняе па 2 см, левае 3 см, правае 1,5 см.

Афармленне:

- 1) Звесткі пра аўтара: прозвішча, імя і імя па бацьку, навуковыя ступень і званне, пасада.
- 2) Назва (без двукосся) і тэкст артыкула, у якім двукоссі пажадана ставіць такія – «...».
- 3) У дадатку дакументы № 1, 2, 3 і г. д. (калі патрэбна).

Артыкул забяспечваецца анатацыямі на беларускай (рэзюме) або рускай (резюме) мовах у залежнасці ад мовы артыкула, а таксама на англійскай (summary) мове аб'ёмам 100–150 слоў.

У адпаведнасці з правіламі ВАК у тэксце спасылкі з пазначэннем нумара і аркуша падаюцца ў квадратных дужках на крыніцы і літаратуру, змешчаныя ў канцы артыкула ў асобным спісе, напрыклад:

<Тэкст>

Сведения о митрополите были дополнены данными «Каталога русских архиереев-обновленцев», опубликованного в новой редакции в составе сборника «"Обновленческий" раскол» [1, с. 736–737], на основании материалов базы данных «Епископы и епархии периода гонений на Церковь (1917–1955 гг.)» [2], а также «Общего алфавитного списка православных епископов и раскольнических иерархов 1917–1946 гг.» [3]. В 1928 г., когда его вывели из состава Белорусского Синода и перевели на Крымскую кафедру, он захватил с собой часть документов архива Синода [4, л. 95 об.].

Обновленцы выступили против восстановления патриаршества в 1918 г., за установление лояльных отношений с Советской властью и изменение традиционных форм религиозной деятельности, не затрагивающих при этом основ вероучения и культа [5].

Крыніцы і літаратура:

1. Мануил (Лемешевский), митр. Каталог русских архиереев-обновленцев: Материал для «Словаря русских архиереев-обновленцев» (1922–1944 гг.) // «Обновленческий» раскол (Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики) / Сост. И. В. Соловьев. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 2002. – С. 607–981.
2. Епископы и епархии периода гонений на Церковь (1917–1955 гг.): База данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pstbi.ru/cgi-bin/code.exe/episk.htm?ans>. – Дата доступа: 11.01.2010.
3. Общий алфавитный список православных епископов и раскольнических иерархов 1917–1946 гг. // В кн.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943: Сборник в 2-х частях / Сост. М. Е. Губонин. – М.: Республика, 1994. – 559 с.
4. НИАБ (Национальный исторический архив Беларуси). – Ф. 2786 (Белорусский православный священный синод). – Оп. 1. – Д. 335. – Протоколы заседаний Синода. 03.1928 – 09.1930.
5. Абнаўленцы // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – С. 7.

За дакладнасць звестак, цытат і спасылак у артыкулах адказнасць нясуць аўтары.